

# Большэвікі Мінскай вобласці— арганізатары і кіраўнікі ўсенароднай партызанскай барацьбы супроць нямецкіх захопнікаў на Міншчыне

В. І. КАЗЛОУ

22 чэрвеня 1941 года мірная праца совецкага народа была перарвана вераломным нападам гітлераўскай Германіі. З першых дзён вайны совецкі народ усю сваю работу перабудаваў на ваенны лад, падпірадкаваўшы яе інтарэсам і задачам арганізацыі разгрому ворага. Совецкія людзі зразумелі ўсю глыбіню небяспекі, пагражаяшай нашай краіне, і пад кіраўніцтвам большэвіцкай партыі наіравалі ўсе свае сілы на падтрыманне герайчнай Советскай Арміі.

Беларусь у ліку першых прыняла на сябе гітлераўскую ваеннай машыны. На франтах Вялікай Айчыннай вайны, у партызанскіх атрадах, на падпольнай партызанскай работе герайчнія браявілі скбе сыны і дочки беларускага народа.

Увесе свет ведзе аб легендарнае барацьбе славных беларускіх партызан і партызанак—народных эштудаў, якія стварылі невыносны ўмовы для ворага і заснілі неацанімую дапамогу доблесным часцям герайчнай Советскай Армії ў занятай гітлераўчай перамогі над гітлераўскай Германіяй.

Партызаны наносілі ўсімі сіламі і сродкамі смртельный ўдары па гітлераўскіх тылах, нападалі на нямецкія гарнізоны, воінскія часці і на жыццёвые артэрыі прыціуніка. Яны абяскроўлівалі і выматвалі ворага, не дапускаючы угону совецкіх людзей у рабства і на катаргу ў гітлераўскую Германію. Тысячы разбітых партызанамі фашистскіх эшалонаў і машын яшчэ і зараз іржавеюць пад адкосамі дарог Беларусі. Гэта—сведчанне жорсткай помсты беларускага народа нямецкім катам і разбойнікам.

Мімавольна ўстаюць у памяці чэрвеньская дні 1941 года, калі ў паветры чорнымі стаямі насіліся нямецкія самалёты, вырыгаючы на нашы мірныя гарады і сёлы агонь і смерць, скідаючы тоны бомбаў. На беларускай зямлі прыйшли першыя няроўныя бітвы, у якіх воіны Советскай Арміі адстайвалі грудзьмі кожную пядзь роднай зямлі, выматвалі і абяскроўлівалі ворага.

Агнём і мечам гітлераўцы хацелі пакарыць беларускі народ. Але беларускі народ не здаўся, не пакарыўся ворагу. Сыны і дочки яго са зброяй у руках узняліся на абарону любімай Айчыны, на абарону сваіх правоў, сваёй незалежнасці.

У тых цяжкія дні прагучэй спакойны і ўпэўнены голас таварыша Сталіна, выступіўшага па радыё 3 ліпеня 1941 года. У гэтай прымове была дана праграма дзеянняў усім совецкім людзям і ў прыватнасці совецкім партызанам у Вялікай Айчыннай вайне супроць нямецкіх захопнікаў. Таварыш Сталін гаварыў: «У занятых ворагам раёнах трэба ствараць партызанская атрады, конныя і пешыя, ствараць дыверсійныя групы для барацьбы з часцямі варожай арміі, для распальвання партызан-

скай вайны ўсюды, для ўзрыву мастоў, дарог, павання тэлефоннай і тэлеграфнай сувязі, падпалу лясоў, складаў, абозаў. У захопленых раёнах ствараць невыносныя ўмовы для ворага і ўсіх яго пасобнікаў, праследаваць і знішчаць іх на кожным кроку, зрыванаць усе іх мерапрыемствы».

Таварыш Сталін прадбачыў, што ў Вялікай Айчыннай вайне супротив гітлерараўцаў баявыя якасці нашага народа — ініцыятыва, кемлівасць, рашымасць біцца за сваю зямлю да апошняй краплі крыві — прайяўлена ў сто разоў мацней, чым гэта было ў мінулыя часы.

У сваім гістарычным выступленні 3 ліпеня 1941 года таварыш Сталін, выкладаючы агульны план арганізацыі адпору нямецка-фашистыскім войскам, якія ўварваліся на совецкую зямлю, распрацоўваючы тактыку актыўнай абароны і падрыхтоўкі ўсіх неабходных умоў для разгрому фашистыскай арміі, — вялікую ўвагу ўдзяліў партызанскай барацьбе. Гэта не выпадкова. Гэта мела велізарнае, прынцыповае палітычнае і практычнае значэнне ў барацьбе нашага народа супротив нямецкіх захопнікаў. Таварыш Сталін указваў: «Гісторыя войнаў вучыць таму, што перамога над захопнікамі часта дасягалася не толькі барацьбой адной рэгулярнай арміі, але і адначасова і народным партызанскім рухам, які садзейнічаў канчатковаму разгрому захопнікаў».

Айчынная вайна совецкага народа супротив гітлерызма з'явілася самым яркім узорам справядлівай візваленчай вайны. Гэта была вайна ўсяго совецкага народа супротив фашистыскіх захопнікаў. У гэтай народнай вайне з найбольшай сілай і глыбінёю прайяўлялася вялікая ўпэўненасць у правасце і справядлівасці справы варты Пеніна Сталіна, рашымасць абараняць гэты справу да поўнай перамогі.

На палях совецкага саюза нямецкіх захопнікаў сустрэліся не толькі з упорным супраціўленнем Сонечнай Арміі, але і з арганізаційай, сістэматычнай і настойлівой правадзімай партызанскай вайной, асабліва рэльефна выявіўшай народны змест вайны. Усепародны характар партызанскай барацьбы прывёў да таго, што праціўнік фактычна прымушан быў біцца на два франты.

Фашистыскія разбойнікі разлічвалі на рабскую пакорнасць народа, але яны атрымалі поместу бязлітасную, гнёў народны, які рухаў совецкіх партыётаў на баявыя подзвігі. Прыйшлі ў рух іспалінскія сілы народа. Супротив ворага апачыліся народныя месціўцы. «Народ, як багатыр, узімаеца на барацьбу павольна, нязграбна, але абуджаны, усвядоміўшы, што бойкі не мінаваць, робіцца страшным для ворага. І вось гэта народнае пачуццё ўласнай сілы, зняважанай гордасці, факты бесперапынна ўчыняемых фашистамі злачынстваў на нашай зямлі абуджаюць падспудныя сілы народа, робяць увесь народ байцом, воінам за сваю зямлю, чесць і свабоду, за незалежнасць совецкай дзяржавы» (М. Калінін).

Немцы са звычайнай для іх нахабнасцю сцвярджалі, што танкі, машыны і іншая ваеннае тэхніка недаступны для партызан. Фашистыскі міністр іншаземных спраў Рыбентроп запэўніваў сваіх васалаў, што супротив германскага панавання не можа быць рэвалюцыі. «У век матараў, танкаў і пікіруючых бамбардзіроўшчыкаў, — сцвярджаў ён, — выключана паўстанне на тэрыторыях, дзе насельніцтва раззброена».

У ходзе вайны пацярпела крах ілжывая фашистыская тэорыя, што быццам у век высокай тэхнікі, век насычанасці сучасных армій навейшай зброяй, немагчыма партызанская барацьба ў тылу акупацыйнай арміі. Совецкія партызаны сваёй баявой дзейнасцю даказалі адваротнае. Яны хутка авалодвалі захопленай у ворага ваеннай тэхнікай і выкарыстоўвалі яе супротив нямецкіх захопнікаў.

Дваццаць пяць год існавання совецкай улады, сталінскія пяцігодкі, калгасны лад нязмерна павысілі агульны палітычны і культурны ўзровень народных мас. Таму нашы совецкія партызаны паспяхова авалодвалі ўсёй сучаснай зброяй аж да танкаў і артылерый. Яны маглі выконваць любыя задачы, пастаўленыя перад імі партыяй і ўрадам.

Партызанскі рух на Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны меў усенародныя харктар. Яго арганізавала, узначаліла, ім кіравала вялікая партыя Леніна—Сталіна. Комуністычна партыя з'явілася душой, мазгом і сэрцам усенароднай партызанскае барацьбы.

Беларускі народ ніколі не забудзе, што толькі ў выніку Вялікай Каstryчніцкай соцыялістычнай рэвлюцыі, дзякуючы партыі Леніна—Сталіна ён атрымаў сваю дзяржаўнасць, што толькі дзякуючы правільнай палітыцы комуністычнай партыі Савецкая Беларусь у дружнай сям'і народаў СССР ператварылася ў перадавую, квітнеючу ордэнаносную рэспубліку і народ дасягнуў заможнага і культурнага жыцця. Беларускі народ на сваім жыщёвым вопыце ўбачыў правату ўсясільнага вучэння Леніна—Сталіна, верыў у далейшыя перамогі соцыялізма і самаадданай працы учнёў свой уклад у справу пабудовы соцыялізма ў нашай краіне. Гэта надавала сілу і магутнасць беларускаму народу. Ён адчуваў і ўсведамляў, што пад кіраўніцтвам комуністычнай партыі совецкі народ, загартаваны ў барацьбе за соцыялізм, вытрымае любое нападаванне.

Выключная адданасць беларускага народа комуністычнай партыі ёсьць вынік арганічнай сувязі партыі і народа, шматгадовай работы партыі ў масах, вынік таго, што толькі партыя Леніна—Сталіна поўна і ўсебакова выражает спадзеваніе совецкага народа. У барацьбескіх клопатах таварыша Сталіна аб Савецкай Беларусі ў дні вайны кожны рабочы, калгаснік і інтэлігент, кожны басц фронту і партызан бачыў залог перамогі, чэрпаў усе новыя і новыя сily для барацьбы з ворагам. На нястомніх клопатах партыі аб умацаваніі матэхнісціі совецкай дзяржавы, аб матэрыяльным і культурным добрабыце совецкага народа ён адказваў ей бязмежнай адданасцю і беззастыннім падтрыманнем усіх яе мерапрыемстваў, згуртаваннем вакол партыі Леніна—Сталіна, адзінствам з ёю.

Гісторыя ведае многа войнаў, у якіх партызанская барацьба народа адыгрывала вялікую ролю. Гісторычны вопыт паказвае, што поспех партызанская барацьбы залежыць не толькі ад колькасці партызан, ад іх узбраення і сувязі з узброенымі сіламі дзяржавы, але і ад таго, на сколькі дзяржава ішла насустрач справе арганізацыі агульнанароднай барацьбы супроты ворага. Толькі мудрая партыя большэвікоў і наш родны совецкі ўрад зрабілі ўсё неабходнае і ўсё залежачае ад іх для разгортаўвання ўсенароднай партызанскае барацьбы. Свядомасць мас, кіруемых партыяй Леніна—Сталіна, глыбокое разуменне таго, што яны абараняюць справядлівую справу соцыялізма, з'явілася найвялікшым фактарам нашай перамогі, яно дало магчымасць разгарнуць усенародную партызансскую вайну ў тылу ворага.

Душой ўсёй баявой дзейнасці партызан з'явіліся комуністы — члены вялікай партыі Леніна—Сталіна. У часіну цяжкіх выпрабаванняў, выпаўшых на долю совецкага народа, комуністы пайшли на фронт у рады Савецкай Арміі, а тыя, што засталіся па заданню партыі ў тылу ворага, арганізавалі і ўзначалілі барацьбу партызан супроты нямецкіх акупантатаў. Знаходзячыся заўёсёды на перадавой лініі агню, яны з чэсцю выконвалі свой партыйны абязвязак, свята захоўвалі высокое званне члена партыі Леніна—Сталіна. Сваёю храбрасцю, адвагай, дысцыплінаванасцю, знаходчывасцю яны ўцягвалі за сабой масы і памнажалі баявую сілу воінаў і партызан.

У асобе комуністаў совецкія партызаны бачылі верных сыноў Радзімы, пасланцоў вялікай партыі большэвікоў, якія, не шкадуючы свайго жыцця, самааддана біліся з ворагам за таржаство нашай справядлівай справы.

Адна з асаблівасцей усенароднай партызанскай барацьбы ў гады Вялікай Айчыннай вайны заключаецца ў тым, што партызанскі рух у гэтыя гады быў цесна звязаны з Советскай Арміяй. У Айчыннай вайне 1941—1945 гг. была пастаянная каардынацыя дзеянняў паміж воінскімі часцямі і партызанскімі падраздзяленнямі.

Асаблівасць партызанскай барацьбы заключаецца яшчэ і ў тым, што партызанская вайна з'яўляецца найбольш манеўранай вайной. Партызаны звычайна з'яўляюцца там, дзе іх менш за ўсё чакаў праціўнік. Іх нечаканыя дзеянні расстройвалі планы праціўніка, знясільвалі і выматвалі яго сілы.

У залежнасці ад акалічнасцей, мясцовасці і абстаноўкі, партызаны выпрацоўвалі сваю тактыку дзеяння. Ваеннае хітрасць, народная кемлівасць, знаходчывасць, нечаканасць супроцьстаўляюцца часта самым хітрым, але шаблонным стратэгічным планам праціўніка. Партызаны не чакалі непрыяцеля, а самі яго шукалі, падпільноўвалі, нападалі на яго.

Шматлікія загады гітлераўская камандавання, трапляўшыя ў нашы руکі, даволі пераканаўча доказвалі, што гэта вельмі складны і опасны варыянт дзеяння, які страх наводзілі на акупантаваў дзеянні партызан. У загадзе № 11984, выданым фашистскім генералам Рокнес, заключаецца вынішчэнне прызначэнне: «У асобе рускіх партызан мы сустракаем вельмі дзейнага рухомага і рагушчага праціўніка, які выдатна мее выкарыстаць мясцовасць, праводзіць свае аперацыі пераважна на начыні, дзеўнічаючы у сваій уласнай землі, у большасці выпадкаў падтрымліваючы насельніцтвам. Мы пакінены навучыцца такій-жэ скрытнасці і рухомасці, якім відаюць партызаны і развіць яшчэ большую энергию, чым партызаны. Мы можам таксама не адступаць у спалоху перад ними... Асноўным прынцыпам барацьбы павінна быць, што мы не даем спакою партызанам, а не яны нам».

Сапраўдны сэнс слоў фашыстскага генерала заключаецца ў тым, што іменна партызаны навязвалі сваю волю акупантам, што іменна ў руках партызан была ініцыятыва дзеянняў.

Совецкі партызан быў не толькі воінам, ён быў большэвіцкім палітычным дзеячом, прадстаўніком Советскай улады на часова захопленай немцамі тэрыторыі. Партызан—гэта палітычны баец, пропагандыст, агітатар, які ўсялякім чынам падтрымліваў народзе глыбокую веру ў перамогу, узнімаў шматлікіх барацьбітоў на абарону Советскай Радзімы. На часова захопленай советскай тэрыторыі партызаны адраджалі, узнаўлялі советскія органы, аднаўлялі советскія парадкі.

Партызаны арганізоўвалі ў тылу ворага советскі суд, які ў першую чаргу быў накіраваны супроць здраднікаў Радзімы. Прыгавор партызан—гэта прыгавор народа, які змагаецца за сваю свабоду. Партызаны адстайвалі і ахоўвалі соцыйлістычную ўласнасць, яны разбураўлі ўсё тое, што мог выкарыстаць вораг, але ў той-жэ час хавалі культурныя каштоўнасці, прымысловое абсталяванне, сельскагаспадарчыя машыны і іншае народнае дабро.

Арганізатарам і натхніцелем партыйнага падполля і партызанскага руху на тэрыторыі Беларусі ў перыяд Вялікай Айчыннай вайны з'яўляўся Цэнтральны Камітэт ВКП(б) і асабіста таварыш Сталін. На непрыміримую барацьбу з ворагам беларускі народ, беларускіх партызан і партызанак натхнялі вялікія ідэі партыі Леніна—Сталіна. Партызанскім рухам

з першых дзён вайны кіравала Усесаюзная Комуністычная Партыя большэвікоў, яе ленінска-сталінскі Цэнтральны Камітэт на чале з вялікім правадыром народаў Совецкага Саюза і працоўных ўсяго свету Іосіфам Вісарыёнаўічам Сталіным. Па закліку вялікага Сталіна і натхнёныя яго ўказаннямі сотні тысяч слáўных народных мсціўцаў партызан і партызанак Беларусі пад кіраўніцтвам Цэнтральнага Камітэта Комуністычнай партыі (большэвікоў) Беларусі і асабіста сакратара ЦК КП(б)Б таварыша П. К. Панамарэнка нанеслі сур'ёзныя ўдары нямецкім захопнікам. За трэх гады нямецкай акупацыі беларускія партызаны знішчылі сотні тысяч нямецкіх салдат і афіцэраў, у тым ліку дзесяткі генералаў і іншых вышэйшых чыноў нямецкай арміі. Партызаны ўзварвалі тысячи эшалонаў праціўніка і бронепаяздоў, перабілі 303.940 рэльсаў і рад чыгуначных збудаванняў. Партызаны разграмілі сотні штабаў і гарнізонаў ворага, знішчылі велізарную колькасць яго баявой тэкнікі і матэрыяльных сродкаў.

За выдатныя подзвігі ў партызанскай барацьбе 70 беларускім партызанам і партызанкам прысвоена званне Героя Совецкага Саюза, звыш 100 тысяч партызан узнагароджаны ордэнамі і медалямі Совецкага Саюза.

Совет Міністраў Саюза ССР і ЦК ВКП(б) у сваім прывітанні працоўным Беларусі ў суязі з прызначэннем БелСР висока ацанілі геральную барацьбу беларускага народа супроты нямецка-фашистскіх захопнікаў у гады Вялікай Айчыннай вайны. «Гады Вялікай Айчыннай вайны супроты нямецка-фашистскіх захопнікаў,— гаворыцца у прывітанні,— беларускі народ разам з усім народам нашай краіны, па закліку большэвіцкай партыі, мусіла змагацца за свабоду і незалежнасць сваёй совецкай Радзімы. Уснародная партызанская вайна, якая разгарнулася на часова захопленай ворагам беларускім зямлі, з'явілася сур'ёзным укладам у агульную справу разгрому нацистичнай нямецка-фашистскіх разбойнікаў».

З першага дня Вялікай Айчыннай вайны партыйныя арганізацыі Мінскай вобласці ўзначалілі перабудову ўсёй работы прамысловых прадпрыемстваў, транспарта, сельскай гаспадаркі на ваенны лад, накіраваўшы ўсё свою дзейнасць на аказанне ўсімернай дапамогі Совецкай Арміі.

Гарадскі партыйны актыў, які сабраўся па ўказанню ЦК КП(б)Б 22 чэрвеня 1941 года, намеціў канкрэтныя мерапрыемствы для дзейнасці партыйных арганізацый у ваенны час.

Партыйныя арганізацыі ўзначалілі стварэнне баявых груп для знішчэння дэсантаў праціўніка, мабілізавалі працоўных на ахову ўсіх важнейшых прадпрыемстваў, чыгунак, мастоў, ліній сувязі, тэлефонных і тэлеграфных станцыяў і т. д.

Абласны, гарадскі і раённыя камітэты партыі прымалі ўсе меры для эвакуацыі старыкоў, жанчын і дзяцей, а таксама прамысловага абсталявання, культурных каштоўнасцей, жывёлы, прымалі ўсе меры для аказання дапамогі насельніцтву, пацярпейшаму ад паветраных налётаў варожай авіяцыі. У вобласці была разгорнута шырокая сетка пунктаў хуткай дапамогі, дадатковая арганізоўваліся сотні пунктаў супроцьпаветранай абароны і ствараліся новыя санітарныя дружыны.

Падпольныя партыйныя арганізацыі ў радзе выпадкаў прышлося ствараць ужо ва ўмовах поўнай акупацыі вобласці, у складанай і цяжкай абстаноўцы. Партыйнае падполле ў гады Айчыннай вайны з'явілася

школай, якая выкоўала кадры выпрабаваных, высокаідэйных, мужных партызанскіх арганізатарапу.

Асноўнай задачай, якую вырашалі кіруючыя партыйныя органы ў гэты перыяд, было стварэнне партыйных цэнтраў у гарадах, раёнах, на важных прамысловых прадпрыемствах, транспартных магістралях і ўстанаўленне сувязі паміж імі.

Мінскі абласны камітэт партыі ў саставе тт. Казлова, Бельскага, Варвашэня, Брагіна, Бондары, Мачульскага і Сцяпанавай, перайшоўшы з легальных умоў у падпольле, вырашыў гэту задачу пры дапамозе пасылкі непасрэдна ў гарады, раёны, прамысловыя прадпрыемствы, транспартныя магістралі вобласці членаў бюро абкома КП(б)Б і ўпаўнаважаных абласнога камітэта партыі.

Пад кіраўніцтвам ЦК КП(б)Б і Мінскага абкома былі створаны і дзейнічалі паўсямесна на тэрыторыі Мінскай вобласці падпольныя гарадскія і раённыя камітэты партыі і партыйныя цэнтры зон. Імі былі створаны сотні партызанскіх атрадаў, налічваючых дзесяткі тысяч партызан і партызанак. Кіруемы і накіроўваючы Цэнтральным Камітэтам КП(б)Б партызанска рух Мінскай вобласці вырас і стаў сапраўды ўсенародным.

У раёнах вобласці кіруючыя работнікі — сакратары і загадчыкі аддзеламі райкомаў, старшыні і загадчыкі аддзеламі райвыканкамаў, сакратары пісцічных партарганізацый, старшыні сельсоветаў і калгасаў з'явіліся арганізатарамі падпольных партыйных цэнтраў і першых партызанскіх атрадаў.

Падпольны партыйны, гародскі і раённыя цэнтры ўстанаўлялі сувязі з комунарамі і беспартыйным актывам, які застаўся ў тылу ворага, давалі ім канкрэтныя заданыя па разторгванні партычнай работы сярод шырокіх славутых гарадскага і сельскага насельніцтва, па згуртаванню яго для барацьбы з нямецкай арміяй і захопнікамі. Падпольныя партыйныя органы і падпольны партыйны арганізацыі з'явіліся тым ядром, вакол якога ствараліся партызанскія атрады.

Адным з самых пяціх пытанняў, стаўшых перад партыйнымі органамі, было пытанне аб узбраені партызан. Падпольны абком партыі правёў выключна вялікую работу для паспяховага вырашэння гэтай задачы. Пытаннем набыцця і вырабу зброі для ўзбраення насельніцтва і партызан штодзённа займалася бюро абласнога камітэта партыі. Па рашэнню бюро абкома партыі адказнасць за ўзбраенне насельніцтва і партызан была ўскладзена на бюро гарадскіх і раённых камітэтаў партыі. Апрача таго, па рашэнню бюро абкома партыі, пры абкоме, гаркомах, райкомах партыі і пярвічных партыйных арганізацыях былі створаны спецыяльныя групы, на якіх ўскладалася задача набыцця і вырабу зброі. Кіравалі гэтымі групамі непасрэдна першыя сакратары партыйных арганізацый. У партызанскіх злучэннях былі створаны майстэрні, у якіх вырабляліся ўласныя аўтаматы, гранаты, міны і іншая зброя і боепрыпасы.

У выніку ўсіх гэтих мерапрыемстваў партызанская атрады і брыгады былі аснашчаны ўсімі відамі ўзбраення — ад лёгкага да цяжкага.

Вялікую дапамогу партызанам у набыцці зброі аказвала мясцове насельніцтва. Сяляне Слуцкага раёна передалі толькі партызанская брыгадзе ім. Чкалава 200 трафейных вітовак, 14 кулямётаў, 20 тысяч патронаў.

Вялікая колькасць зброі здабывалася ў баях. Партизанская атрады нападалі на чыгуначныя эшалоны і склады праціўніка, на нямецкія гарнізоны ў населеных пунктах і папаўняліся ўзбраеннем і боепрыпасамі.

Узнікаўшыя партызанскія атрады адразу ж прыступалі да баявых дзеянняў супротивнікаў. Так, арганізаваны ў першыя дні вайны партызанскі атрад (камандзір тав. Меркуль) сістэмай умела расстаўленых партызанскіх засад і заслонаў затрымаў на чатыры дні працоўванне нямецкай пяхотнай дывізіі. Гітлераўцы рухаліся ў напрамку Старобін—Морач—Леніна—Жыткавічы—Петрыкаў—Мазыр. Наперадзе варожай дывізіі ішла разведка. У двух кілометрах ад вёскі Доўгае, Старобінскага раёна, яна была з засады абстрэляна партызанамі. Страціўши забітымі двух матацыклістаў, салдаты нямецкай разведкі паспешна адступілі. Каб расчысціць шлях, гітлераўцы накіравалі ўзмоначеную разведку, колькасцю да роты. Народныя месціўцы з засад і заслонаў зноў зустрэлі немцаў аружэйным агнём. Завязаўся жорсткі бой.

Варожая разведчыкі прымушаны былі залежчы і запатрабаваць падмацаванне. К канцу дня падышла другая нямецкая рота. З штаба нямецкай дывізіі прышоў загад, ва што-б там ні стала ўзяць партызан жыўцом. Заніўшы выгадную пазіцыю сярод ляснога масіва і балота, партызанскія засады прадаўжалі сваю метадычную стральбу, выматваючы ворага. Немцы зноў запрасілі аб дапамозе. К раніцы камандаванне нямецкай дывізіі кінула супротив партызан цэлы полк, які пачаў прачосваць лес. Але ўсе спробы ворага захапіць партызан аказаліся марнімі. Прасоўванне-ж варожай пяхотнай дывізіі было затрымана на трох дні. Калі гітлераўцам здалося, што шлях бяспечны, яны рушылі наперад. Але новыя партызанскія засады сустрэлі агнём немічнага населенага пункта Даманавічы. Вораг прымушаны быў яшчэ на суткі затрымаць сваё працоўванне. Гэтая операция ярка паказвае неахісную стойкасць партызан, нарастаючу ёсць баявую магутнасць партызанскага руху ўжо ў жніўні 1941 года.

Мінскі абком КП(б)Б накіроўваў баявую дзеянасць партызан і быў цэнтрам пропаганды большэвіцкага слова ў масах. У першыя дні акупацыі былі праведзеныя раённыя партыйныя сходы ў Плещаніцкім, Барысаўскім, Крупскім, Чэрвенскім, Бягомльскім, Рудзенскім, Старобінскім, Старадарожскім, Капыльскім, Грэскім, Слуцкім, Глускім, Чырвонаслабодскім, Любанскім і іншых раёнах. На гэтых сходах верныя сыны большэвіцкай партыі выкryвалі фашысцкую ілжыўную пропаганду, усялялі глыбокую веру ў нашу перамогу і неміучы разгром ворага, у таржество нашай справядлівай справы. Не гледзячы на жорсткі тэрор фашыстаў, наш народ бясстрашна аказваў усялякае садзейнічанне партызанам, вызнаваў ад іх праўду аб совецкай Радзіме. З велізарнай гордасцю і хваляваннем слухалі партызанскіх агітатораў і чыяцоў рабочыя, сяляне і інтэлігенцыя, з вялікай жаднасцю лавілі кожнае іх слова. Так, напрыклад, на сход, наладжаны ў вёсцы Загалле, Любанскага раёна, прыйшло ўсё населеніцтва. Школа не магла змясціць прыйшоўшых, і частка людзей заставалася на двары. Кожны хацеў ведаць гісторычны ўказанні таварыша Сталіна аб усенароднай барацьбе. Натхнёныя сталінскімі ўказаннямі сяляне заяўлялі: «Усе пойдзем у атрады, мы партызанам дапамагалі і дапамагаць будзем, усё аддадзім для перамогі Чырвонай Арміі над ворагам». Такія патрыятычныя слова мы чулі ў Мінскім, Чэрвенскім, Бягомльскім, Пухавіцкім, Старобінскім, Старадарожскім і ў радзе іншых раёнаў вобласці.

Пасля сходаў многія сяляне падавалі заявы з просьбай аб прыняціі іх у партызанскі атрад. У заявах яны пісалі: «З сённяшняга дня іду ў партызаны».

Перад бюро абласнога камітэта партыі стаяла складаная і цяжкая задача — арганізаваць падпольную работу ў тылу ў ворага. Пад-

бор і расстаноўка людзей, клічкі, канспіратыўныя кватэры і месцы работы, паролі, нарыйтоўка дакументаў, наладжанне і маскіроўка падпольных друкарн, распаўсядженне лістовак і газет сярод насельніцтва і салдат праціўніка, дыверсійна-ладрыўныя аперацыі патрабавалі ад бюро абкома і ўсіх партыйных работнікаў, пакінутых у тылу ворага, вялікай і напружанай работы. У кіраўнікоў падпольных арганізацый яшчэ не было неабходнага вопыту, але затое яны былі ўзброены бяссмертным вучэннем Маркса—Энгельса—Леніна—Сталіна, накопленым большэвіцкай партыйяй вопытам па фарміраванню і работе падпольля ў гады царызма, у час грамадзянскай вайны і інтэрвенцыі. Неабходна было і ў новых умовах трывама нашы кадры на такім узроўні рэвалюцыйнай пільнасці, які выключаў-быякое-б то ні было пранікненне ў падпольныя арганізацыі шпіёнаў і правакатарап. «Вораг каварны і хітры», папярэджваў нас таварыш Сталін, і таму малейшая бесклапотнасць і ратазейства маглі-б прынесці падпольнай работе сур'ёзныя ўдары.

Формы і метады агітацыйна-прапагандысцкай работы сярод насельніцтва ў падпольшчыкаў былі рознастайныя. Галоўным з іх з'яўлялася распаўсядженне і давядзенне да народа вестак з «Вялікай зямлі», атрыманых па радыё і ўсілякох глыбокую веру ў правату нашай справы, у нашу перамогу. Сакратар Рудзенскага падпольнага райкома партыі, камандیر партызанскага атрада, цяпер Герой Совецкага Саюза тав. Папроці паведамляў абкому партыі аб tym, што яго атрадам у верасні 1941 года быў набыты З-лампавы радыёпрыёмнік устаўлен на адной з канспіратыўных кватэр у раённым цэнтры Рудзенск. Добрые маскіруючыя партызаны і насельніцтва райцэнтра слухалі маскоўская радыёпередачы. Колькі радасці і захаплення прыносіў насельніцтву і народным ўсціям голас роднай Масквы, які гарачым палынem разіваўся па сэрцах.

Асабліва вялікую радасць выклікала ў насельніцтва і партызан слуханне па радыё дакладаў і загадаў таварыша Сталіна. Якое не забыўнае ўражанне зрабіў, напрклад, даклад таварыша Сталіна «Аб 24-й гадавіне Вялікай Кастронціцкай соцыялістычнай рэвалюцыі». Вось з радыёпрыёмніка ў бліндажы загучэў добра знаёмы спакойны голас, які аднойчы пачуўшы ніколі не забудзеш,—голас любімага Сталіна. Партызаны, сабраўшыся вакол прыёмніка, з неперадаваемым хваляваннем слухалі мудрыя слова роднага правадыра. Яны прыйшлі сюды, сыны велізарнай краіны, усе блізкія, усе сябры і баявыя браты-абаронцы нашай любімай Радзімы. У іх сэрцах узімалася цёплая хвала любві да Радзімы і вострае пачуццё няянавісці да ворага. Яны пачулі самы родны і блізкі голас вялікага Сталіна, які сказаў аб савым галоўным, аб tym, што адбываецца, і аб tym, што будзе. Гэта незабывема. У сваім дакладзе таварыш Сталін даў геніяльны аналіз аbstаноўкі на франтах Айчынай вайны, з предзельнай яснасцю раскрыў перспектывы нашай перамогі, уздзесяціры ёсць сілы совецкага народа ў барацьбе з ворагам. Лягчэй становілася дыхаць. Забываліся ўсе нягоды. Нашы твары маладзелі, вочы іскрыліся, адчувалася непераадольнае жаданне ваяваць лепш. Таварыш Сталін гаварыў, быццам у душу табе кожнае слова ўкладваў, іменна тое слова, якога ты чакаў, якога нехапала табе для падтрымкі, для тлумачэння ўсяго, што трывожыла тваё сэрца. Мы слухалі даклад вялікага правадыра, даклад, які адкрываў грандыёзныя маштабы, узважваў сусветныя сілы. Яго простыя і мудрыя слова перадавалі вялікі пафас мыслі і волі, яснае прадбачанне перамогі. Слухаючы прамову таварыша Сталіна мы разумелі ў ёй усё да апошняга слова. У ёй раскрываліся ўсё новыя і новыя бакі,

новыя палажэнні. Навуковая дакладнасць і аб'екты ўнасць марксісцкай думкі, ленінская паслядоўнасць і бязлітасць, большэвіцкая страсць і воля складаюць алмазнае вастрыё сталінскай прамовы. Кожны з нас адчуваў, што Сталін з намі, значыць мы пераможам. І мы перамаглі пад кірауніцтвам вялікага Сталіна.

Даклад таварыша Сталіна «Аб 24-й гадавіне Вялікай Каstryчніцкай соцыялістычнай рэвалюцыі» з'явіўся новым праграмным дакументам для ўсяго совецкага народа, у тым ліку і для насельніцтва акупіраванай Беларусі.

Трэба было праявіць знаходчывасць і ўмельства, каб правільна прыняць увесь тэкст гэтага гістарычнага дакумента. Мы ведалі, што ўдакладніць пропускі пры прыёме будзе цяжка, што радыёсувязь не заўсёды бывае надзейнай. У варожым тылу нямецкія радыёстанцыі спрабавалі забіваць перадачу. Мы вельмі часта мянілі хвалю і зноў і зноў лавілі знаёмы голас Масквы. Работнікі рэдакцыі не заўсёды паспявалі запісваць некаторыя слова. Але тым не менш, пасля супастаўлення многіх записаў к раніцы быў падрыхтаваны дакладны тэкст даклада. З таго-ж дня ён распаўсюджваўся па тысячах населеных пунктаў Мінскай, Палескай, Пінскай, Магілёўскай, Баранавіцкай і Маладзечненскай абласцей: пастазы разносілі яго, як самую драгую нашу зброю, як сімвол святыні. Гэтыя слова таварыша Сталіна, як вобразна выразіўся Міхаіл Іванавіч Калінін, прынята называць гістарычнымі, але зрозумела і ясна, што гэтыя выступленні самі па сабе як дакументы, з'яўляюцца гістарычнымі, а сваім уплывам на народныя масы, на армію як раздзельца гісторыю. Сталінскія слова давалі нам ўсё іхвіль сілы, даўнага граміць ворага яшчэ больш моцна і ѿзлітася.

У ліпені жніўні 1941 года мінскім партызанамі ўжо была разгорнута вялікая арганізацыйная база, і падрыхт-дыверсійная работа. Партызанамі Старобінскага, Чырвонаслабодскага, Любаньскага, Слуцкага, Старадарожскага, Капыльскага, Барысаўскага, Рудзенскага, Бягомльскага, Чэрвеньскага і іншых раёнаў былі знішчаны масты праз ракі: Случ, Морач, Арэса, Свіслач, Бярэзіна, Прыпяць, Пціч і іншыя на радзе грунтавых і шасейных дарог, маючых стратэгічнае значэнне, у выніку чаго быў вельмі затруднены рух варожага транспарта. На грунтавой дарозе Слуцк — Старобін было затрымана некалькі легкавых і грузавых штабных аўтамашын. У адной з іх аказаліся фашысцкія афіцэры. Документы і віпратка афіцэраў былі выкарыстаны партызанамі для правядзення падрыўнай работы, а машыны — для баявых і гаспадарчых апераций.

У сувязі з актыўнымі дзеяннямі партызан немцы накіравалі ў партызанскія зоны карнія батальёны. Маючы бесперапынную сувязь з насельніцтвам, народныя мсціўцы своечасова даведваліся аб паяўленні немцаў і арганізаванымі засадамі супроцьдзейнічалі замыслам ворага. У гэтых баявых аперацыях асабліва адзначыліся: засада інструктара Старобінскага райкома партыі Шырына Фёдара, знішчыўшая меткім агнём нямецкіх кавалерыстаў-карнікаў, аперацыя партызан на чале з членам бюро Слуцкага райкома партыі тав. Пащенком, у час якой былі разгромлены нямецкія карнікі ў раёне станцыі Пастолы, налёт народных мсціўцаў, узніканы сакратаром Чырвонаслабодскага райкома партыі тав. Жукоўскім, калі былі знішчаны нямецкія карнікі з Слуцкага гарнізона, дзеянні партызанскаага атрада пад кірауніцтвам сакратара Рудзенскага райкома партыі тав. Пакроўскага па ліквідацыі карных фашысцкіх груп, аперацыя партызан, якая ўзначальвалася сакратаром Барысаўскага РК КП(б)Б тав. Ярош і раённым пракурорам тав.

Хадаркевічам, разграміўшая нямецкіх карнікаў у раёне вёскі Зембін, налёт партызан, якім кіраваў начальнік Чэрвенскагарайадзела МГБ тав. Сімчанка і ў час якога была разгромлена група немцаў у раёне вёскі Слатвін, і іншыя.

Спраба нямецкага камандавання знішчыць партызанскі рух ні да чаго не прывяла. Тады вораг пачаў чыніць расправу над мірным насельніцтвам. Але ні цкаванне, ні катаванні, ні бесчалавечны зверсты, ні самы найцяжэйшы гнёт не моглі зламаць волю народа да барацьбы. Ілжывыя паведамленні фашистскай пропаганды не моглі спыніць усё ўзрастаючыя ўдары партызан па ворагу. Нямецкае камандаванне прымушана было прыняць новыя меры для знішчэння партызанскіх падраздзяленняў і ў першую чаргу цэнтра па кіраўніцтву барацьбой народных мсціўцаў — падпольнага абкома партыі. У партызанскіх зонах рыскалі шпіёны, гестапаўцы, якія імкнуліся жыўцом захапіць кіраўнікоў партызанскага цэнтра.

Гестапа бесперапынна засылала ў партызанскія групы і атрады шпіёнаў і правакатараў, імкнучыся гэтым самым разлажыць створаныя партызанскія падраздзяленні. Раёнамі, у партызанскія групы і атрады якіх пралезлі шпіёны і правакатары гестапа, аказаліся Жыткавіцкі і Капаткевіцкі—Палескай вобласці, Слуцкі і Старадарожскі—Мінскай вобласці, Ганцавіцкі—Геніскі—Пінскай вобласці.

Абласны камітэт партыі, атрымашы некаторыя сігналы аб пранікненні ў партызанскія групы і атрады шпіёнаў і правакатараў гестапа, прымушан быў герайсці з новае месца дыслакацыі з мэтаю набліжэння кіраўніцтва да гэтых партызанскіх падраздзяленняў, і ўжо ў верасні месцы 1941 года абком партыі ускрыў правакатара, пранікшага ў партызанскую групу кіруемую тав. Гітранка. Быў выкрыты таксама здзялнік у адной з груп Жыткавіцкага партызанскага атрада. Аднак у кароткі тэрмін жыўцень верасень 1941 года абком партыі не здолеў ускрыць усіх правакатараў і шпіёнаў, пранікшых у партызанскія падраздзяленні, у выніку чаго па даносу правакатараў 17 кастрычніка 1941 года гестапаўцы напалі на след партыйных работнікаў абласнога камітета партыі. Абстаноўка была надзвычай неспрыяльная. Выхад з месца, дзе знаходзіўся партыйны цэнтр, быўмагчым толькі на лодках. Усе навакольныя населеныя пункты былі запоўнены гестапаўцамі; у партызан скончыліся ўсе прадукты. Чатыры дні мы знаходзіліся без ежы, пілі балотную воду. Выхад быў толькі адзін — прабрацца праз населеныя пункты, у якіх знаходзіліся гітлераўцы. Так было і вырашана дзейнічаць. Перад выхадам быў цяжка ранен член бюро абкома КП(б)Б Аляксей Георгіевіч Бондар. Гэта ўскладніла выхад. Папераменна несучы цяжка раненага тав. Бондара, уся група дабралася да вёскі Рог, Старобінскага раёна. Шляхам дакладней разведкі было ўстаноўлена, што на вёсцы знаходзілася больш 70 гітлераўцаў, якія вялі ўзмоцненую перастрэлку ў напрамку выхаду партызан. Выкарыстаўшы начны час і дажджлівае надвор'е, члены бюро абкома партыі з групай партызан падышлі да самага населенага пункта, выслалі разведку на чале з членам бюро абкома партыі тав.

**З поўным тэкстам дакумента можна азнаёміцца  
ў бібліятэцы**